

КАЛЯНДАР
знамянальных і памятных дат па гісторыі Беларусі на 2015 год

- 1200** гадоў назад нарадзіўся Мяфодзій (815 - 885), славянскі асветнік, адзін са стваральнікаў славянскай азбукі, прапаведнік хрысціянства
- 1035** гадоў назад (980) у пісьмовых крыніцах упершыню ўпамінаецца Тураў (цяпер гарадскі пасёлак у Жыткавіцкім раёне Гомельскай вобласці)
- 950** гадоў назад (1065) у пісьмовых крыніцах упершыню ўпамінаецца Браслаў (Браславль)
- 885** гадоў назад нарадзіўся Кірыла Тураўскі (каля 1130- каля 1182), пісьменнік, прапаведнік, царкоўны дзеяч
- 860** гадоў назад (1155) у пісьмовых крыніцах упершыню ўпамінаецца Мазыр
- 695** гадоў з часу ўваходжання (1320) Віцебскага княства ў склад Вялікага княства Літоўскага
- 685** гадоў назад нарадзіўся Кіпрыян (каля 1330 - 1406), рэлігійны, культурны, дзяржаўны дзеяч Вялікага княства Літоўскага, мітрапаліт Кіеўскі і ўсяе Русі, пісьменнік, перакладчык
- 665** гадоў назад нарадзіўся Вітаўт (1350 - 1430), князь гарадзенскі, трокскі, вялікі князь Літоўскі
- 625** гадоў назад (1390) Брэст першым з беларускіх гарадоў атрымаў самакіраванне паводле магдэбургскага права
- 620** гадоў назад (1395) у пісьмовых крыніцах упершыню ўпамінаюцца Мір і Карэлічы
- 605** гадоў назад (1410) адбылася Грунвальдская бітва, у выніку якой аб'яднаныя сілы Вялікага княства Літоўскага і Польшчы разграмілі войска Тэўтонскага ордэна
- 585** гадоў назад (1430) у пісьмовых крыніцах упершыню ўпамінаецца Хоцімск (цяпер гарадскі пасёлак, цэнтр Хоцімскага раёна Магілёўскай вобласці)
- 565** гадоў назад (1450) у пісьмовых крыніцах упершыню ўпамінаецца Узда (спачатку як двор, уласнасць Корсакаў, пазней вёска ў Мінскім павеце, з 1938 г. гарадскі пасёлак, з 1999 г. горад, цэнтр Уздзенскага раёна Мінскай вобласці)
- 555** гадоў назад нарадзіўся Астрожскі Канстанцін (каля 1460-1530), ваеначальнік і дзяржаўны дзеяч Вялікага княства Літоўскага
- 545** гадоў назад нарадзіўся Гусоўскі Мікалай (каля 1470 - пасля 1533), беларускі паэт-гуманіст і асветнік эпохі Адраджэння

- 545** гадоў назад (1470) у пісьмовых крыніцах упершыню ўпамінаецца Зэльва
- 530** гадоў назад нарадзіўся Вісліцкі Ян (каля 1485 - 1520-я), паэт-лацініст Вялікага княства Літоўскага і Каралеўства Польскага
- 525** гадоў назад нарадзіўся Скарына Францыск (каля 1490 - каля 1551), беларускі першадрукар, вучоны, асветнікі культуры дзеля эпохі Адраджэння
- 515** гадоў назад (1500) Браслаў атрымаў самакіраванне паводле магдэбургскага права
- 505** гадоў назад нарадзіўся Фёдараў (Масквіцін) Іван Фёдаравіч (каля 1510 - 1583), рускі асветнік, заснавальнік кнігадрукавання ў Расіі і Украіне, заснавальнік друкарні ў Заблудаве Гродзенскага павета
- 495** гадоў назад (1520) у пісьмовых крыніцах упершыню ўпамінаецца Шклоў
- 490** гадоў назад (1525) выйшла першае ўсходняе Еўропскае выданне "Апостала", перакладзенае на беларускую мову Францыскам Скарынам
- 485** гадоў назад нарадзіўся Будны Сымон (каля 1530 - 1593), беларускі гуманіст, асветнік, тэолаг, філосаф, гісторык, паэт
- 485** гадоў назад нарадзіўся Цяпінскі (Амельяновіч) Васіль Мікалаевіч (каля 1530 - 1599 ці 1600), беларускі гуманіст, кнігавыдавец, пісьменнік
- 485** гадоў назад нарадзіўся Кміта-Чарнобыльскі Філон Сямёнавіч (каля 1530 - 1587), ваенны і палітычны дзеяч Вялікага княства Літоўскага, аўтар эпістальных і літаратурных твораў
- 485** гадоў назад нарадзіўся Волян (Волян) Андрэй (пасля 1530 - 1610), ідэолаг рэфармацыйнага руху ў Беларусі і Літве, палітычны дзеяч, філосаф і правазнаўца
- 465** гадоў з пачатку дзейнасці (1550) Брэсцкай друкарні, першай на тэрыторыі Беларусі
- 465** гадоў назад нарадзіўся Рымша Андрэй (каля 1550 - пасля 1599), беларускі паэт, заснавальнік панегірычнай паэзіі ў беларускай літаратуры
- 455** гадоў назад (1560) у пісьмовых крыніцах упершыню ўпамінаюцца Калінкавічы (Каленкавічы)
- 450** гадоў з часу ўтварэння (1565) Мінскага і Мсціслаўскага ваяводстваў
- 435** гадоў з часу заснавання (1580) Полацкага езуіцкага калегіума (існаваў да

1812 г.)

- 435** гадоў назад нарадзіўся Карповіч Лявонцій (свец. Лонгін, Логвін) (1580 - 1620), беларускі праваслаўны дзеяч, пісьменнік, пачынальнік айчыннага сістэматычнага багаслоўя
- 430** гадоў назад (1585) заснаваны Полацкі школьны тэатр (існаваў да 1819 г.)
- 425** гадоў з часу атрымання (1590) мястэчкам Любча самакіравання паводле магдэбургскага права (цяпер гарадскі пасёлак у Навагрудскім раёне Гродзенскай вобласці)
- 425** гадоў назад (1590) Ліда атрымала самакіраванне паводле магдэбургскага права
- 425** гадоў з пачатку заснавання (1590) першых у Беларусі праваслаўных брацтваў
- 420** гадоў назад нарадзіўся Афанасій Брэсцкі (каля 1595 - 1648), беларускі праваслаўны святы, пісьменнік, публіцыст
- 415** гадоў назад нарадзіўся Семяновіч Казімір (каля 1600 - пасля 1651), інжынер, тэарэтык артылерыі, мысліцель-гуманіст, аўтар трактата "Artis magnaе artilleriæ pars prima" ("Вялікае мастацтва артылерыі") (выйшаў у свет у 1650 г.)
- 415** гадоў назад (1600) у Мінску завершана будаўніцтва першай мураванай ратушы
- 400** гадоў з часу выдання (1615) трактата беларускага гуманіста Міхалона Літвіна (сапр. Цішкевіч Міхаіл) "Аб нормах татарай, літоўцаў і масквіцян"
- 395** гадоў назад (1620) Орша атрымала самакіраванне паводле магдэбургскага права
- 385** гадоў назад (1630) заснавана Куцеінская друкарня - цэнтр беларускага кірылічнага кнігадрукавання (дзейнічала пры Аршанскім Куцеінскім Багаяўленскім манастыры да 1654 г.)
- 345** гадоў назад (1670) Гомель атрымаў самакіраванне паводле магдэбургскага права
- 315** гадоў з пачатку будаўніцтва (1700) Мінскага касцёла езуітаў - помніка архітэктуры барока (цяпер архікафедральны касцёл Панны Марыі)
- 285** гадоў назад нарадзіўся Агінскі Міхал Казімір (1730 - 1800), дзяржаўны дзеяч Рэчы Паспалітай, кампазітар, пісьменнік, мецэнат

- 275** гадоў назад (1740) у Нясвіжы пачаў сваю дзейнасць тэатр Радзівілаў (існаваў да 1791 г.)
- 265** гадоў з пачатку дзейнасці (1750) Нясвіжскай друкарні ў замку Радзівілаў
- 255** гадоў назад нарадзіўся Цяцёрскі Фаўстын Іванавіч (1760 - 1832 або 1833), беларускі грамадскі дзеяч, мемуарыст
- 250** гадоў з пачатку будаўніцтва (1765) Агінскага канала, які злучыў басейны рэк Нёмана і Дняпра
- 250** гадоў назад (1765) створаны Ружанскі тэатр Сапегаў (існаваў да 1791 г.)
- 245** гадоў з пачатку дзейнасці (каля 1770) у Слоніме тэатра, створанага Міхалам Казімірам Агінскім (дзейнічаў да 1790-х гг.)
- 240** гадоў назад (1775) у Гродна закладзены першы ў Беларусі батанічны сад
- 240** гадоў з пачатку дзейнасці (1775) у Гродна Вышэйшай медыцынскай акадэміі, першай у Беларусі вышэйшай навучальнай установы па падрыхтоўцы медыцынскага персаналу (дзейнічала да 1781 г.)
- 240** гадоў назад (1775) пачала сваю дзейнасць Гродзенская каралеўская друкарня, адна з найбуйнейшых у Беларусі ў канцы XVIII ст. (існавала да сяр. 90-х гг. XVIII ст.)
- 240** гадоў з пачатку будаўніцтва (1775) Дняпроўска-Бугскага канала (злучыў р. Мухавец (прыток Заходняга Буга, басейн Віслы) і р. Піну (прыток Прыпяці, басейн Дняпра))
- 240** гадоў назад (1775) у Віцебску ўзведзены мураваны будынак ратушы
- 235** гадоў з пачатку дзейнасці (1780) у в. Вішнева Валожынскага раёна металургічнага завода (дзейнічаў да 1870 г.)
- 235** гадоў назад нарадзіўся Дамель Ян (1780 - 1840), беларускі жывапісец
- 235** гадоў назад нарадзіўся Анацэвіч Ігнат Сымонавіч (1780 - 1845), гісторык, археограф, архівіст
- 230** гадоў з часу заснавання (1785) у Крычаве суднабудаўнічай верфі
- 230** гадоў назад нарадзіўся Бароўскі Каспар (1785 - 1854), беларускі жывапісец
- 220** гадоў назад (1795) у горадзе Свіслач адбылося адкрыццё першай гімназіі ў Беларусі
- 215** гадоў назад нарадзіўся Ходзька Дамінік Цэзары (1800 - 1863), беларускі

літаратар, фалькларыст, этнограф

- 215** гадоў назад (1800) распрацаваны і зацверджаны першы рэгулярны план забудовы Мінска
- 210** гадоў з часу заснавання (1805) у Мінску Губернатарскага саду (цяпер Цэнтральны дзіцячы парк імя М.Горкага)
- 205** гадоў з пачатку дзейнасці (1810) у Віцебску суконнай мануфактуры (дзейнічала да 1851 г.)
- 200** гадоў назад нарадзіўся Савіч Франц Андрэевіч (каля 1815 - каля 1845), беларускі паэт, публіцыст, грамадска-палітычны дзеяч
- 195** гадоў назад (1820) заснавана Гродзенская губернская друкарня (існавала да 1915 г.)
- 190** гадоў назад нарадзіўся Вяроўкін Міхаіл Лаўрэнцьевіч (1825 - 1896), беларускі вучоны-архівіст, археограф, архіварыус Віцебскага цэнтральнага архіва старажытных актаў
- 190** гадоў назад (1825) у Мінску пабудаваны Пішчалаўскі замак
- 185** гадоў назад (1830) у Гродна заснавана публічная бібліятэка (цяпер Гродзенская абласная навуковая бібліятэка імя Я.Ф.Карскага)
- 185** гадоў з пачатку (1830) нацыянальна-вызваленчага паўстання ў Польшчы, Беларусі і Літве
- 185** гадоў назад(1830)ув. Налібакі Стаўбцоўскагараёназаснаваны металургічны камбінат
- 185** гадоў назад (1830) пушчаны першы ў Беларусі цукровы завод у маёнтку Моладава (цяпер Іванаўскі раён)
- 180** гадоў назад (1835) адкрыты Полацкі кадэцкі корпус (існаваў да 1918 г.)
- 175** гадоў з часу стварэння (1840) тэатра В.Дуніна-Марцінкевіча (існаваў да 1860-х гг.)
- 160** гадоў назад (1855) створаны Віленскі музей старажытнасцей, заснаваны Я.П.Тышкевічам (адкрыты ў 1856 г. у будынку бібліятэкі Віленскага ўніверсітэта, існаваў да 1914 г.)
- 160** гадоўз пачаткудзейнасці (1855) Віленскай археалагічнай камісіі (займалася зборам і даследаваннем помнікаў старажытнасці Беларусі і Літвы, дзейнічала да 1865 г.)

- 155** гадоў назад (1860) у в. Парэчча Пінскага раёна пачаў працаваць цукровы завод (дзейнічаў да 1879 г.)
- 155** гадоў з пачатку выдання (1860) "Памятных кніжак" Віцебскай, Гродзенскай і Мінскай губерняў
- 155** гадоў назад нарадзіўся Гарбачэўскі Іван Данілавіч (1860 - 1914), беларускі настаўнік, краязнавец, гісторык, этнограф, фалькларыст, пісьменнік
- 150** гадоў назад (1865) пачалося выданне Актаў Віленскай археаграфічнай камісіі, дакументаў па гісторыі Беларусі і Літвы XIV - XIX стагоддзяў
- 145** гадоў назад (1870) у Віцебску заснавана Марыінская жаночая гімназія (на базе Марыінскай жаночай школы; існавала да 1917 г.)
- 145** гадоў з часу заснавання (1870) Добрушскай папяровай фабрыкі (пабудавана як завод драўніннай масы, з 1871 г. папяровая фабрыка, у 1922 г. атрымала ганаровае званне «Герой працы», з 1951 г. цэлюлозна-папяровы камбінат, з 1976 г. у складзе вытворчага аб'яднання "Белпаперапрам", цяпер адкрытае акцыянернае таварыства "Добрушская папяровая фабрыка "Герой працы")
- 145** гадоў з часу выдання (1870) "Слоўніка беларускай мовы", складзенага І.І.Насовічам
- 145** гадоў назад нарадзіўся Трусевіч Станіслаў Станіслававіч (1870 - 1918), дзеяч рэвалюцыйнага руху ў Беларусі, Польшчы і Літве, публіцыст
- 140** гадоў назад нарадзіўся Кухта Марцін Міхайлавіч (1875 - 1941 ці 1942), друкар, выдавец кніг на беларускай мове
- 140** гадоў з пачатку дзейнасці (1875) у Нясвіжы настаўніцкай семінарыі (існавала да 1921 г.)
- 140** гадоў назад нарадзіўся Алонаў Яўген Піліпавіч (1875 - 1929), адзін з арганізатараў ветэрынарнай справы ў Беларусі, заснавальнік Віцебскага ветэрынарна-заалагічнага музея
- 135** гадоў назад (1880) у Пінску заснавана шпілечна-фанерная фабрыка (існавала да 1914 г.)
- 135** гадоўназад (1880) заснаваны гісторыка-літаратурны часопіс "Исторический вестник", які змяшчаў матэрыялы па гісторыі і этнаграфіі Беларусі (існаваў да 1917 г.)
- 130** гадоў з часу заснавання (1885) запалкавай фабрыкі "Маланка" ў Мазыры
- 130** гадоў назад нарадзілася Бадунова Палута (Пелагея Аляксандраўна) (1885 -

1938), дзеяч беларускага нацыянальнага руху

- 130** гадоў з часу заснавання (1885) у Мінску машынабудаўнічага завода "Тэхнолаг" (дзейнічаў да 1915 г.)
- 125** гадоў назад нарадзіўся Мятла Пётр Васілевіч (1890 - 1936), дзеяч беларускага нацыянальнага руху ў Заходняй Беларусі, публіцыст
- 115** гадоў назад нарадзіўся Крошнер Міхаіл Яўхімавіч (1900 - 1942), беларускі кампазітар, заслужаны артыст Беларусі
- 115** гадоў назад (1900) у Віцебску заснавана лёнапрадзільная фабрыка "Дзвіна" (з 1946 г. Віцебскі дывановы камбінат, цяпер адкрытае акцыянернае таварыства «Віцебскія дываны»)
- 115** гадоў назад (1900) пачалося выданне Е.Р.Раманавым зборніка дакументаў па гісторыі, археалогіі і этнаграфіі "Могилевская старина"
- 115** гадоў з часу заснавання (1900) Аршанскага станкабудаўнічага завода "Чырвоны барацьбіт" (першапачаткова існаваў як слясарныя майстэрні, з 1915 г. механічныя і жалезаліцейныя майстэрні, з 1928 г. чыгуна- і медналіцейны завод, з 1957 г. машынабудаўнічы завод, з 1960 г. станкабудаўнічы завод, цяпер адкрытае акцыянернае таварыства Аршанскі станкабудаўнічы завод "Чырвоны барацьбіт")
- 115** гадоў з часу заснавання (1900) Гродзенскага таварыства сельскай гаспадаркі (існавала да 1915 г.)
- 105** гадоў назад (1910) перанесены мошчы Ефрасінні Полацкай з Кіева-Пячэрскай лаўры ў Полацк
- 105** гадоў назад (1910) адкрыты Віцебскі настаўніцкі інстытут (з 1918 г. Віцебскі педагагічны інстытут, з 1919 г. Інстытут народнай адукацыі, у 1923 - 1930 гг. у складзе БДУ, у 1930 г. адноўлены, з 1995 г. Віцебскі дзяржаўны ўніверсітэт імя П.М.Машэрава)
- 105** гадоў з часу заснавання (1910) Віцебскага рэальнага вучылішча (існавала да 1918 г.)
- 105** гадоў назад (1910) выйшаў першы зборнік вершаў Я.Коласа "Песні-жальбы"
- 105** гадоў назад (1910) у Санкт-Пецярбурзе заснавана прыватнае беларускае выдавецтва А.А.Грыневіча (існавала да 1913 г.)
- 105** гадоў назад (1910) заснавана Першая беларуская труппа І.Буйніцкага (створана на базе аматарскай тэатральнай труппы, існавала да 1913 г.)

- 105** гадоў з часу заснавання (1910) у Мінску абутковай фабрыкі "Арол" (дзеянiчала да 1915 г.)
- 105** гадоў назад (1910) у Мінску скончана будаўнiцтва касцёла святога Сымона i святой Алены
- 95** гадоў з часу заснавання (1920) Мiнскага полiтэхнiкума (заснаваны на базе полiтэхнiчнага вучылiшча, з 1922г. Беларускi дзяржаўны iнстытут сельскай гаспадаркi, з 1933 г. Беларускi полiтэхнiчны iнстытут, з 1991 г. Беларуская полiтэхнiчная акадэмя, з 2002 г. Беларускi нацыянальны тэхнiчны ўнiверсiтэт)
- 95** гадоў з часу заснавання (1920) Гродзенскага дзяржаўнага гiсторыка-археалагiчнага музея (адкрыты для наведвання 9 снежня 1922 г.)
- 95** гадоў назад (1920) у Мiнску заснаваны Беларускi трэцi дзяржаўны тэатр (БДТ-3) (з 1932 г. размяшчаўся ў Гомелi, iснаваў да 1937 г.)
- 90** гадоў з часу заснавання (1925) Беларускай сялянска-работнiцкай грамады, масавай легальнай рэвалюцыйна-дэмакратычнай нацыянальна-вызваленчай арганiзацыi працоўных Заходняй Беларусi (iснавала да 1927 г.)
- 90** гадоў назад (1925) Я.Купалу прысвоена званне народнага паэта Беларусi
- 90** гадоў з часу заснавання (1925) Бярэзiнскага запаведнiка (з 1979 г. бiясферны)
- 85** гадоў назад (1930) створаны Дзяржаўны акадэмічны народны аркестр Беларусi iмя I.I.Жыновiча (першапачаткова Беларускi дзяржаўны ансамбль народных iнструментаў, з 1974 г. iмя I.I.Жыновiча, цяпер Нацыянальны акадэмічны народны аркестр Рэспублiкi Беларусь iмя I.I.Жыновiча)
- 85** гадоў назад (1930) уступiла ў лiк дзеючых Бабруйскай швейная фабрыка iмя Дзяржынскага (цяпер адкрытае акцыянернае таварыства "Славянка")
- 85** гадоў з часу заснавання (1930) Iнстытута лесу Нацыянальнай акадэміi навук Беларусi (заснаваны ў Гомелi на базе ляснага аддзела Беларускага навукова-даследчага iнстытута сельскай i ляснай гаспадаркi i Цэнтральнай ляснай доследнай станцыi, да 1992 г. называўся Беларускi навукова-даследчы iнстытут ляснай гаспадаркi)
- 85** гадоў назад (1930) у Мiнску адкрыта гiдраметэаралагiчная абсерваторыя
- 85** гадоў назад (1930) пачаў выходзiць штомесячны iлюстраваны грамадска-палiтычны i лiтаратурна-мастацкi часопiс "Беларусь" (да 1933 г. выходзiў пад назвай "Чырвоная Беларусь", адноўлены ў студзенi 1944 г. пад сучаснай назвай)

- 85** гадоў з часу заснавання (1930) Беларускага дзяржаўнага тэхналагічнага ўніверсітэта (да 1945 г. размяшчаўся ў Гомелі ў якасці лесатэхнічнага інстытута, з 1945 г. у Мінску, з 1961 г. Беларускі тэхналагічны інстытут, з 1993 г. сучасная назва)
- 85** гадоў назад прынята пастанова Савета народных камісараў БССР (1930) аб адкрыцці Мінскага дзяржаўнага медыцынскага інстытута (заснаваны на базефіліяла медыцынскага факультэта Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта, з 2001 г. дзяржаўная вядучая вышэйшая навучальная ўстанова "Беларускі дзяржаўны медыцынскі ўніверсітэт")
- 85** гадоў з часу заснавання (1930) Гомельскага завода сельскагаспадарчага машынабудавання (з 1977 г. вытворчае аб'яднанне "Гомсельмаш")
- 85** гадоў з часу заснавання (1930) Усесаюзнага навукова-даследчага балотнага інстытута (з 2006г.Рэспубліканскае навуковае даччынае ўнітарнае прадпрыемства "Інстытут меліярацыі")
- 80** гадоў назад (1935) скончана будаўніцтва Магілёўскага аўтамабільнага завода (МаАЗ) (да 1940 г. аўтарамонтны завод, у 1940 - 1941 гг. пераабсталяваны ў авіяматорны, з 1944 г. завод № 795 Міністэрства авіяцыйнай прамысловасці ССРСР, у 1946 г. пераўтвораны ў лакамабільны завод, з 1956 г. завод пад'ёмна-транспартнага абсталявання па выпуску электра-маставых кранаў, з 1966 г. у вытворчым аб'яднанні "БелаўтаМАЗ")
- 80** гадоў назад (1935) створана Мінская студыя кінахронікі (існавала да 1941 г.)
- 80** гадоў назад (1935) створаны Саюз архітэктараў Беларусі (цяпер грамадскае аб'яднанне "Беларускі саюз архітэктараў")
- 75** гадоў з часу стварэння (1940) Дзяржаўнай акадэмічнай харавой капэлы імя Р.Р.Шырмы (першапачаткова Беларускі ансамбль песні і танца, з 1950 г. Дзяржаўная харавая капэла БССР, з 1957 г. акадэмічная, з 1978 г. імя Р.Р.Шырмы)
- 75** гадоўзчасустварэння (1940) Ваўкавыскагадзяржаўнагаваенна-гістарычнага музея імя П.І.Баграціёна
- 75** гадоў назад (1940) зданы ў эксплуатацыю рэканструяваны Дняпроўска-Бугскі канал
- 70** гадоў назад (1945) заснаваны Брэсцкі настаўніцкі інстытут (з 1949 г. імя А.С.Пушкіна, у 1950 г. на яго базе заснаваны Брэсцкі педагагічны інстытут, з 1995 г. Брэсцкі дзяржаўны ўніверсітэт імя А.С.Пушкіна)
- 70** гадоў зчасустварэння(1945)у Мінску Беларускага дзяржаўнага харэаграфічнага вучылішча (з 1992 г. Дзяржаўнае харэаграфічнае

вучылішча Рэспублікі Беларусь, з 1996 г. Дзяржаўны харэаграфічны каледж Рэспублікі Беларусь, цяпер установа адукацыі "Беларуская дзяржаўная харэаграфічная гімназія-каледж")

- 70** гадоў назад (1945) у Мінску заснаваны Беларускі тэатральны інстытут (з 1953 г. Беларускі тэатральна-мастацкі інстытут, з 1991 г. Беларуская акадэмія мастацтваў, з 2001 г. Беларуская дзяржаўная акадэмія мастацтваў)
- 70** гадоў назад (1945) пачаў выходзіць літаратурна-мастацкі і грамадска-палітычны часопіс "Нёман" (у 1945 - 1947 гг. меў назву "Отчизна", з 1947 г. "Советская Отчизна", з 1960 г. сучасная назва)
- 70** гадоў назад (1945) заснаваны Мінскі тэхнікум лёгкай прамысловасці (з 1989 г. Мінскі тэхнікум-прадпрыемства лёгкай прамысловасці, з 2003 г. Мінскі дзяржаўны каледж-прадпрыемства лёгкай прамысловасці, з 2006 г. Мінскі дзяржаўны каледж тэхналогій і дызайна лёгкай прамысловасці)
- 65** гадоў назад (1950) пачата будаўніцтва Мінскага радыёзавода (з 1972 г. галаўное прадпрыемства Мінскага вытворчага аб'яднання "Гарызонт", з 2003 г. адкрытае акцыянернае таварыства "Гарызонт", з 2010 г. адкрытае акцыянернае таварыства "Кіруючая кампанія холдынга "Гарызонт")
- 65** гадоў назад (1950) створаны Аркестр штаба Беларускай ваеннай акругі (з 1992 г. Ваенны аркестр Міністэрства абароны Рэспублікі Беларусь, цяпер дзяржаўная ўстанова "Узорна-паказальны аркестр Узброеных сіл Рэспублікі Беларусь")
- 60** гадоў з часу стварэння (1955) Інстытута фізікі імя Б.І.Сцяпанавы Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі (заснаваны на базе сектара фізікі і матэматыкі фізіка-тэхнічнага інстытута Акадэміі навук Беларусі)
- 60** гадоў назад (1955) пачаў выпускаць прадукцыю Мінскі гадзіннікавы завод (цяпер адкрытае акцыянернае таварыства "Мінскі гадзіннікавы завод")
- 60** гадоў назад (1955) пачаў выпускаць прадукцыю Мінскі камвольны камбінат (цяпер адкрытае акцыянернае таварыства "Камволь")
- 55** гадоў назад (1960) заснавана газетна-часопіснае выдавецтва "Звязда" (з 1969 г. выдавецтва ЦК КПБ, з 1992 г. Беларускі дом друку)
- 55** гадоў назад (1960) створаны Брэсцкі дывановы камбінат (з 1970 г. галаўное прадпрыемства Брэсцкага вытворчага дыванова-суконнага аб'яднання, з 1983 г. дывановае вытворчае аб'яднанне, з 1994 г. адкрытае акцыянернае таварыства "Дываны Брэста")
- 55** гадоў з часу заснавання (1960) Мінскага радыётэхнічнага тэхнікума (у 1991 - 1994 гг. Мінскі радыётэхнічны каледж, з 1995 г. Мінскі дзяржаўны вышэйшы радыётэхнічны каледж)

- 55 гадоў з часу заснавання (1960) Мінскага маторнага завода (цяпер адкрытае акцыянернае таварыства "Кіруючая кампанія холдынга "Мінскі маторны завод")
- 55 гадоў назад (1960) пачата будаўніцтва Светлагорскага завода штучнага валакна (у 1965 г. уведзены ў лік дзеючых, з 1983 г. Светлагорскае вытворчае аб'яднанне "Хімвалакно", цяпер адкрытае акцыянернае таварыства "СветлагорскХімвалакно")
- 50 гадоў з пачатку (1965) прамысловай распрацоўкі нафты на Рэчыцкім радовішчы
- 50 гадоў з часу пабудовы (1965) Брэсцкага панчошнага камбіната (цяпер адкрытае акцыянернае таварыства "Брэсцкі панчошны камбінат")
- 50 гадоў з часу заснавання (1965) Інстытута генетыкі і цыталогіі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі
- 50 гадоў з часу заснавання (1965) Інстытута тэхнічнай кібернэтыкі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі (заснаваны на базе Інстытута матэматыкі і вылічальнай тэхнікі Акадэміі навук Беларусі, у 1995 г. да інстытута далучаны Вылічальны цэнтр Акадэміі навук Беларусі, з 1996 г. галаўная арганізацыя навукова-даследчага аб'яднання "Кібернэтыка" Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі)
- 50 гадоў з часу ўвода ў дзеянне (1965) Барысаўскага завода медыцынскіх прэпаратаў (да 1969 г. Барысаўская фармацэўтычная фабрыка, у 1969 - 1990 гг. Барысаўскі хіміка-фармацэўтычны завод, цяпер адкрытае акцыянернае таварыства «Барысаўскі завод медыцынскіх прэпаратаў»)
- 50 гадоў назад (1965) выдаў першую прадукцыю Барысаўскі завод пластмасавых вырабаў (цяпер адкрытае акцыянернае таварыства "Барысаўскі завод пластмасавых вырабаў")
- 50 гадоў назад (1965) у Слуцку ўступіў у лік дзеючых цукрова-рафінадны завод (з 1976 г. камбінат, цяпер адкрытае акцыянернае таварыства "Слуцкі цукрова-рафінадны камбінат")
- 45 гадоў назад (1970) у Бабруйску створаны Магілёўскі абласны тэатр драмы і камедыі (з 1977 г. імя В.І.Дуніна-Марцінкевіча)
- 45 гадоў назад (1970) адбыўся пуск 1-й чаргі Магілёўскага камбіната сінтэтычнага валакна
- 45 гадоў з часу стварэння (1970) часопіса "Помнікі гісторыі і культуры Беларусі" (з 1990 г. "Спадчына")

- 45 гадоў назад (1970) створаны Дзяржаўны тэатр музычнай камедыі Беларусі (адкрыты 17 студзеня 1971 г.) (цяпер Беларускі дзяржаўны акадэмічны музычны тэатр)
- 45 гадоў назад (1970) у Салігорску створана вытворчае аб'яднанне "Беларуськалій" (да 1975 г. Беларускі калійны камбінат, цяпер адкрытае акцыянернае таварыства "Беларуськалій")
- 45 гадоў назад (1970) выдаў першую прадукцыю Ваўкавыскі завод па вытворчасці сухіх малочных прадуктаў (цяпер Ваўкавыскае адкрытае акцыянернае таварыства "Беллакт")
- 40 гадоў назад (1975) заснаваны Мінскі інстытут культуры (з 1993 г. Беларускі ўніверсітэт культуры, з 1999 г. Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт культуры, з 2004 г. Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт культуры і мастацтваў)
- 40 гадоў назад (1975) у Мінску заснаваны "Парк камянёў" - эксперыментальная база ледавіковых валуноў пры Інстытуце геалагічных навук Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі
- 40 гадоў з пачатку дзейнасці (1975) Мазырскага нафтаперапрацоўчага завода (цяпер адкрытае акцыянернае таварыства "Мазырскі нафтаперапрацоўчы завод")
- 40 гадоўназад(1975)заснаваныІнстытутмікрабіялогііНацыянальнай акадэміі навук Беларусі
- 35 гадоў з часу заснавання (1980) Інстытута прыкладной фізікі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі (заснаваны на базе аддзела фізікі неразбуральнага кантролю Акадэміі навук Беларусі)
- 35 гадоў з часу заснавання (1980) Інстытута заалогіі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі (заснаваны на базе аддзела заалогіі і паразіталогіі Акадэміі навук Беларусі)
- 35 гадоў назад (1980) заснаваны Музей гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі
- 35 гадоў назад (1980) заснаваны Гродзенскі абласны тэатр лялек
- 35 гадоў назад (1980) быў створаны Тэатр-студыя кінаакцёра Нацыянальнай кінастудыі "Беларусьфільм"
- 30 гадоў з часу выхаду ў свет (1985) гісторыка-дакументальных хронік раёнаў і гарадоў Беларусі "Памяць", шматтомнага серыйнага выдання энцыклапедычнага характару
- 30 гадоў назад (1985) у Віцебску на базе трупы лялечнікаў пры Беларускім

- тэатры імя Я.Коласа створаны Беларускі тэатр "Лялька"
- 25** гадоў з часу заснавання (1990) Інстытута сацыялогіі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі
- 25** гадоў з часу стварэння (1990) Полацкага гісторыка-культурнага запаведніка (створаны на базе гісторыка-археалагічнага запаведніка)
- 25** гадоў з часу заснавання (1990) у Мінску Музея гісторыі медыцыны (адкрыты ў красавіку 1993 г.)
- 25** гадоў назад (1990) у в. Кушляны Смаргонскага раёна адкрыты літаратурна-мемарыяльны музей-сядзіба Ф.Багушэвіча
- 25** гадоў назад (1990) створаны Мазырскі драматычны тэатр імя І.Мележа (створаны на базе народнага тэатра гарадскога Дома культуры, да 1994 г. Беларускі драматычны тэатр "Верасень")
- 25** гадоў назад (1990) у Маладзечна створаны Мінскі абласны тэатр лялек "Батлейка"
- 20** гадоў назад (1995) на базе Мінскага ваенна-тэхнічнага вучылішча і Мінскага вышэйшага ваеннага агульнавайсковага палітычнага вучылішча створана Ваенная акадэмія Рэспублікі Беларусь
- 20** гадоў з часу стварэння (1995) нацыянальнага парка "Браслаўскія азёры"
- 15** гадоў назад (2000) адкрыты Мінскі музей Ваньковічаў, філіял Нацыянальнага мастацкага музея Рэспублікі Беларусь
- 15** гадоў назад (2000) у Слуцку ўсталяваны помнік Соф'і Слуцкай, рэлігійнага дзеяча Беларусі, беларускай праваслаўнай святой
- 15** гадоўназад (2000) пачаўвыходзіць навуковы часопіс "Беларускі археаграфічны штогоднік"
- 15** гадоў назад (2000) быў адкрыты Мемарыяльны музей З.І.Азгура ў г. Мінску

СТУДЗЕНЬ

- 1** Новы год

1919. Утварэнне Беларускай ССР

90 гадоў з дня нараджэння Марцэлева Станіслава Віктаравіча (1925 - 2003), беларускага гісторыка культуры, члена-карэспандэнта Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі

- 90 гадоў з дня нараджэння Клачко Георгія Бенцыянавіча (1925 - 1977), беларускага скрыпача і педагога, заслужанага артыста Беларусі
- 70 гадоў з дня нараджэння (1945) Іпатавай Вольгі Міхайлаўны, беларускай пісьменніцы
- 3** 110 гадоў з дня нараджэння Хадыкі Уладзіміра Марцінавіча (1905 - 1940), беларускага паэта, перакладчыка
- 4** 105 гадоў з дня нараджэння Трахтэнберга Навума Яфімавіча (1910 - 1977), беларускага архітэктара, лаўрэата Дзяржаўнай прэміі Беларусі
- 90 гадоў назад (1925) адбыўся I Усебеларускі з'езд настаўнікаў
- 6** 100 гадоў з дня нараджэння Дрэчына Сямёна Уладзіміравіча (Вульфавіча) (1915 - 1993), беларускага артыста балета і балетмайстра, народнага артыста Беларусі
- 7** Ражство Хрыстова (праваслаўнае)
- 105 гадоў з дня нараджэння Заслонава Канстанціна Сяргеевіча (1910 -1942), аднаго з арганізатараў і кіраўнікоў партызанскага руху ў Беларусі ў гады Вялікай Айчыннай вайны, Героя Савецкага Саюза
- 8** 115 гадоў з дня нараджэння Крошнера Міхаіла Яўхімавіча (1900 - 1942), беларускага кампазітара, заслужанага артыста Беларусі
- 9** 95 гадоў з дня нараджэння Князева Васіля Аляксандравіча (1920 - 1968), лётчыка, Героя Савецкага Саюза
- 10** 110 гадоў з дня нараджэння Бірыч Таццяны Васілеўны (1905 - 1993), беларускага афтальмолага, члена-карэспандэнта Акадэміі навук Беларусі, заслужанага дзеяча навукі Беларусі
- 11** 85 гадоў з дня нараджэння (1930) Капуцкага Фёдара Мікалаевіча, беларускага хіміка, акадэміка Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі
- 105 гадоў з дня нараджэння Булінскага Андрэя Аляксандравіча (1910 - 1984), беларускага кінааператара, заслужанага дзеяча мастацтваў Беларусі
- 85 гадоў з дня нараджэння (1930) Лапцінскага Ігара Васілевіча, беларускага акцёра, рэжысёра, заслужанага артыста Беларусі
- 12** 80 гадоў з дня нараджэння (1935) Красоўскай Раісы Ермалаеўны, беларускай артысткі балета, заслужанай артысткі Беларусі
- 13** 120 гадоў з дня нараджэння Маркава Данілы Аляксандравіча (1895 - 1976),

неўрапаталага-фізіятэрапеўта, акадэміка Акадэміі навук Беларусі, заслужанага дзеяча навукі Беларусі

- 14** 95 гадоў з дня нараджэння (1920) Аўрамчыка Міколы (Мікалая Якаўлевіча), беларускага паэта, заслужанага дзеяча культуры Беларусі
- 15** 165 гадоў з дня нараджэння Кавалеўскай Софі Васілеўны (1850 - 1891), матэматыка і механіка, пісьменніцы, першай у свеце жанчыны-прафесара
- 115 гадоў з дня нараджэння Горына (сапр. Каляда) Паўла Восіпавіча (1900 - 1939), беларускага гісторыка, дзяржаўнага дзеяча Беларусі, акадэміка Акадэміі навук Беларусі, у 1931 - 1936 гг. прэзідэнта Акадэміі навук Беларусі, дырэктара Інстытута гісторыі
- 30 гадоў з часу адкрыцця (1985) Гродзенскага дзяржаўнага музея гісторыі рэлігіі (да 1989 г. Рэспубліканскі музей атэізму і гісторыі рэлігіі, у 1989 - 2005 гг. Беларускі дзяржаўны музей гісторыі рэлігіі)
- 80 гадоў з дня нараджэння (1935) Рагоўскай Валянціны Георгіеўны, беларускага тэатральнага дзеяча, заслужанага дзеяча культуры Беларусі
- 16** 110 гадоў з дня нараджэння Пальчэўскага Алеся (Аляксандра Восіпавіча) (1905 - 1979), беларускага пісьменніка
- 19** 155 гадоў з дня нараджэння Кулагіна Мікалая Міхайлавіча (1860 - 1940), заолага і энтамолага, акадэміка Акадэміі навук Беларусі, акадэміка Усесаюзнай акадэміі сельскагаспадарчых навук імя Леніна, члена-карэспандэнта Акадэміі навук СССР, заслужанага дзеяча навукі РСФСР
- 105 гадоў з дня нараджэння Ушакова Івана Міхайлавіча (1910 - 1966), беларускага тэатральнага мастака, заслужанага дзеяча мастацтваў Беларусі
- 20** 70 гадоў з дня нараджэння Бальчэўскай Галіны Францаўны (1945 - 2005), беларускай актрысы, заслужанай артысткі Беларусі
- 60 гадоў з дня нараджэння (1955) Зэкава Анатоля Мікалаевіча, беларускага паэта, празаіка
- 21** 110 гадоў з дня нараджэння Рамановіча Яўгена Сцяпанавіча (1905 - 1979), беларускага драматурга, пісьменніка, тэатральнага дзеяча, заслужанага артыста Беларусі
- 85 гадоў з дня нараджэння Шэліхіна Уладзіміра Аляксеевіча (1930 - 2002), беларускага канцэртмайстра, дыктара радыё і тэлебачання, педагога, заслужанага дзеяча мастацтваў Беларусі
- 23** 95 гадоў з дня нараджэння Данеліі Пятра Аляксандравіча (1920 - 2012), беларускага жывапісца, залужанага дзеяча мастацтваў Беларусі

- 24** 130 гадоў з дня нараджэння Тарыча (сапр. Аляксееў) Юрыя Віктаравіча (1885 - 1967), беларускага кінарэжысёра, сцэнарыста, заснавальніка беларускай мастацкай кінематаграфіі, заслужанага дзеяча мастацтваў РСФСР
- 120 гадоў з дня ўводу ў дзеянне (1895) першай электрастанцыі ў Мінску
- 25** 85 гадоў з дня нараджэння Чачына Віктара Мікалаевіча (1930 - 1994), вучонага ў галіне тэхналогіі машынабудавання, акадэміка Акадэміі навук Беларусі, заслужанага дзеяча навукі Беларусі
- 26** 25 гадоў назад (1990) прыняты Закон "Аб мовах у Беларускай ССР"
- 27** 80 гадоў з дня нараджэння Бабія Зіновія Іосіфавіча (1935 - 1984), беларускага спевака, народнага артыста Беларусі
- 28** 75 гадоў з дня нараджэння (1940) Дайнекі Леаніда Мартынавіча, беларускага пісьменніка
- 29** 115 гадоў з дня нараджэння Ярмоленкі Мікалая Фёдаравіча (1900 - 1972), вучонага ў галіне фізічнай хіміі, акадэміка Акадэміі навук Беларусі, заслужанага дзеяча навукі Беларусі
- 85 гадоў з дня нараджэння Лебедзевай Ганны Андрэеўны (1930 - 1990), беларускай спявачкі, заслужанай артысткі Беларусі
- 30** 120 гадоў з дня нараджэння Арлоўскага Кірылы Пракопавіча (1895 - 1968), партыйнага і гаспадарчага дзеяча, удзельніка партызанскага руху ў гады грамадзянскай і Вялікай Айчыннай войнаў, Героя Савецкага Саюза

- 65** гадоў назад (1950) заснавана выдавецтва "Польмя" (у 2002 г. разам з выдавецтвам "Ураджай" увайшло ў склад дзяржаўнага кніжнага выдавецтва "Беларусь")

ЛЮТЫ

- 1** 95 гадоў з дня нараджэння Марцінкевіча Фелікса Станіслававіча (1920 - 1992), эканаміста, акадэміка Акадэміі навук Беларусі
- 95 гадоў з дня выхаду ў свет (1920) штодзённай грамадска-палітычнай газеты «Савецкая Беларусь»
- 4** 500 гадоў з дня нараджэння Радзівіла Мікалая (Чорны) (1515 - 1565), дзяржаўнага і ваеннага дзеяча Вялікага княства Літоўскага

- 5** 85 гадоў з дня нараджэння (1930) Янкоўскага Расціслава Іванавіча, беларускага акцёра, народнага артыста Беларусі, народнага артыста СССР
- 8** 205 гадоў з дня нараджэння Хруцкага Івана Фаміча (1810 - 1885), беларускага жывапісца
- 9** 85 гадоў з дня нараджэння Тараса Валянціна Яфімавіча (1930 - 2009), беларускага пісьменніка
- 11** 95 гадоў з дня нараджэння Рудзько Дзмітрыя Васілевіча (1920 - 1998), беларускага цымбаліста, заслужанага артыста Беларусі
- 75 гадоў з часу прыняцця (1940) пастановы Савета народных камісараў БССР "Аб арганізацыі архіўнай справы ў Баранавіцкай, Брэсцкай і Беластоцкай абласцях БССР"
- 75 гадоў назад (1940) створаны Гродзенскі філіял Цэнтральнага дзяржаўнага гістарычнага архіва БССР (з 1960 г. Цэнтральны дзяржаўны гістарычны архіў БССР у г. Гродна, з мая 1993 г. Беларускі дзяржаўны гістарычны архіў, з чэрвеня 1995 г. Нацыянальны гістарычны архіў у г. Гродна, з верасня 1996 г. Нацыянальны гістарычны архіў Беларусі ў г. Гродна)
- 75 гадоў назад (1940) створаны Дзяржаўны архіў Вілейскай вобласці (з 20 верасня 1944 г. Дзяржаўны архіў Маладзечанскай вобласці, з 9 лютага 1960 г. Філіял дзяржаўнага архіва Мінскай вобласці ў г. Маладзечна, з 20 верасня 1996 г. Занальны дзяржаўны архіў у г. Маладзечна)
- 70 гадоў з дня нараджэння (1945) Аладавай Радаславы Мікалаеўны, беларускага музыказнаўца
- 12** 85 гадоў з дня нараджэння (1930) Аладава Вальмена Мікалаевіча, заслужанага архітэктара Беларусі
- 13** 310 гадоў з дня нараджэння Радзівіл Францішкі Уршулі (1705 - 1753), пісьменніцы, драматурга, тэатральнага дзеяча
- 14** 215 гадоў з дня нараджэння Ваньковіча Валенція Мельхіёравіча (1800 (паводле іншых звестак 1799) - 1842), беларускага жывапісца
- 110 гадоў з дня нараджэння Дзядзюшкі Уладзіміра Іосіфавіча (1905 - 1973), беларускага акцёра, народнага артыста Беларусі, народнага артыста СССР
- 15** Дзень памяці воінаў-інтэрнацыяналістаў
- 100 гадоў з дня нараджэння Кабушкіна Івана Канстанцінавіча (1915 - 1943), удзельніка Мінскага патрыятычнага падполля ў гады Вялікай Айчыннай вайны, Героя Савецкага Саюза

- 16** 90 гадоў з дня нараджэння Навуменкі Івана Якаўлевіча (1925 - 2006), беларускага пісьменніка і літаратуразнаўца, народнага пісьменніка Беларусі, заслужанага дзеяча навукі Беларусі, акадэміка Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі
- 90 гадоў з часу заснавання (1925) Цэнтральнай навуковай бібліятэкі імя Якуба Коласа Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі (да 1981 г. Фундаментальная бібліятэка імя Якуба Коласа Акадэміі навук Беларусі)
- 17** 115 гадоў з дня нараджэння Вінакурава Фёдара Пятровіча (1900 - 1990), вучонага ў галіне гідратэхнікі, акадэміка Акадэміі навук Беларусі, заслужанага дзеяча навукі і тэхнікі Беларусі
- 18** 85 гадоў з пачатку дзейнасці (1930) у Койданаве (з 1932 г. Дзяржынск) першай у Беларусі машына-трактарнай станцыі
- 80 гадоў з дня нараджэння (1935) Картэса Сяргея Альбертавіча, беларускага кампазітара, заслужанага дзеяча мастацтваў Беларусі, народнага артыста Беларусі
- 19** 150 гадоў з дня нараджэння Высоцкага Георгія Мікалаевіча (1865 - 1940), лесавода, глебазнаўца, гідролога, батаніка і фізіка-географа, заснавальніка лясной доследнай справы ў Беларусі
- 125 гадоў з дня нараджэння Сваяка Казіміра (сапр. Стаповіч Канстанцін Мацвеевіч) (1890 - 1926), беларускага паэта, драматурга, публіцыста, каталіцкага святара
- 80 гадоў з дня нараджэння (1935) Аўсяннікава Генадзя Сцяпанавіча, беларускага акцёра, народнага артыста Беларусі, народнага артыста СССР
- 20** 90 гадоў назад (1925) у Беларускім дзяржаўным універсітэце адбыўся першы выпуск студэнтаў (55 эканамістаў і юрыстаў)
- 21** 180 гадоў з дня нараджэння Мікешына Міхаіла Восіпавіча (1835 - 1896), рускага і беларускага скульптара, графіка і жывапісца
- 23** Дзень абаронцаў Айчыны і Узброеных Сіл Рэспублікі Беларусь
105 гадоў з дня нараджэння Ермалаева Аляксея Мікалаевіча (1910 - 1975), артыста балета, балетмайстра і педагога, народнага артыста Беларусі, народнага артыста СССР
- 24** 80 гадоў з дня нараджэння Барадуліна Рыгора Іванавіча (1935 - 2014), беларускага паэта, перакладчыка, народнага паэта Беларусі
- 25** 110 гадоў з дня нараджэння Кляшчова Аляксея Яўхімавіча (1905 - 1968), беларускага дзяржаўнага і партыйнага дзеяча, аднаго з кіраўнікоў

партызанскага руху ў Пінскай вобласці ў Вялікую Айчынную вайну, Героя Савецкага Саюза

95 гадоў з дня нараджэння Прыходзькі Пятра Фёдаравіча (1920 - 2006), беларускага паэта

70 гадоў з дня нараджэння (1945) Клебановіч Вольгі Міхайлаўны, беларускай актрысы, народнай артысткі Беларусі

26 75 гадоў з дня нараджэння Пузыні Уладзіміра Якаўлевіча (1940 - 2012), беларускага музыкі, майстра-рэстаўратара нацыянальных музычных інструментаў, заслужанага дзяча мастацтваў Беларусі

27 125 гадоў з дня нараджэння Мадорава Фёдара Аляксандравіча (1890 - 1967), рускага і беларускага жывапісца, народнага мастака РСФСР, заслужанага дзеяча мастацтваў Беларусі

75 гадоў назад (1940) адкрыліся настаўніцкія інстытуты ў Гродна, Баранавічах і Пінску

САКАВІК

1 55 гадоў назад (1960) прынята пастанова ЦК КПБ і Савета Міністраў БССР аб пераўтварэнні Архіўнага ўпраўлення Міністэрства ўнутраных спраў БССР у Архіўнае ўпраўленне пры Савеце Міністраў БССР

3 75 гадоў з дня нараджэння (1940) Ладысева Уладзіміра Фёдаравіча, беларускага гісторыка, доктара гістарычных навук

4 125 гадоў з дня нараджэння Адважнага Вінцука (сапр. Германовіч Язэп Станіслававіч) (1890 - 1978), беларускага паэта, каталіцкага святара

6 25 гадоў назад (1990) створана "Згуртаванне беларусаў свету "Бацькаўшчына"

7 120 гадоў з дня нараджэння Грыба Тамаша Тамашавіча (1895 - 1938), беларускага палітычнага і культурнага дзеяча, публіцыста

8 Дзень жанчын

125 гадоў з дня нараджэння Караткова Канстанціна Мікалаевіча (1890 - 1954), вучонага ў галіне хіміі, акадэміка Акадэміі навук Беларусі, заслужанага дзеяча навукі Беларусі

85 гадоў з дня нараджэння Пархуты Яраслава Сільвестравіча (1930 - 1996), беларускага пісьменніка

- 9** 90 гадоў з дня нараджэння (1925) Ніжнікавай Тамары Мікалаеўны, беларускай спявачкі і педагога, народнай артысткі Беларусі, народнай артысткі СССР
- 10** 95 гадоў з дня нараджэння Марціновіча Аркадзя Нічыпаравіча (1920 - 2009), беларускага празаіка, паэта, заслужанага работніка культуры Беларусі
- 12** 100 гадоў з дня нараджэння Гараўца Аляксандра Канстанцінавіча (1915 - 1943), удзельніка Вялікай Айчыннай вайны, Героя Савецкага Саюза
- 15** Дзень Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь
- 165 гадоў з дня нараджэння Савіч-Заблоцкага Вайніслава (Сулімы-Савіч-Заблоцкага) (1850 (паводле іншых звестак 1849) - пасля 1893), пісьменніка, публіцыста
- 80 гадоў з часу прыняцця (1935) ЦВК СССР пастановы аб узнагароджанні Беларускай ССР за поспехі ў сацыялістычным будаўніцтве ордэнам Леніна
- 75 гадоў з дня нараджэння (1940) Шыкуновай Ірыны Сямёнаўны, беларускай спявачкі, педагога, народнай артысткі Беларусі
- 55 гадоў назад (1960) створана Віцебская абласная студыя тэлебачання
- 17** 110 гадоў з дня нараджэння Багамолава Герасіма Васілевіча (1905 - 1981), геолога, акадэміка Акадэміі навук Беларусі, заслужанага дзеяча навукі і тэхнікі Беларусі
- 105 гадоў з дня нараджэння Ільяшэвіча Хведара (1910 - 1948), беларускага паэта, празаіка, гісторыка
- 105 гадоў з дня нараджэння Яфрэменкі Аляксея Антонавіча (1910 - 1977), беларускага і рускага акцёра, заслужанага артыста Беларусі
- 21** 175 гадоў з дня нараджэння Багушэвіча Францішка Бенядзікта Казіміравіча (1840 - 1900), беларускага паэта, празаіка, публіцыста
- 80 гадоў з дня нараджэння (1935) Філарэта (у свеце Вахrameeў Кірыл Варфаламеевіч), праваслаўнага царкоўнага дзеяча, у 1978 - 2013 гг. Мітрапаліта Мінскага і Слуцкага, Патрыяршага Экзарха ўсея Беларусі
- 22** 95 гадоў з дня нараджэння Пысіна Аляксея Васілевіча (1920 - 1981), беларускага паэта, заслужанага работніка культуры Беларусі
- 23** 150 гадоў з дня нараджэння Старога Уласа (сапр. Сівы-Сівіцкі Уладзіслаў Пятровіч) (1865 - 1939), беларускага пісьменніка, збіральніка беларускага

фальклору

100 гадоў з дня нараджэння Кузьменка Матроны Іванаўны (1915 - 2003), беларускай актрысы, педагога, заслужанай артысткі Беларусі

25 гадоў з часу стварэння (1990) у Мінску Дзяржаўнага музея гісторыі тэатральнай і музычнай культуры Беларусі

- 25** 110 гадоў з дня нараджэння Вечара Алеся (Аляксандра Сцяпанавіча) (1905 - 1985), беларускага вучонага-біёлага, паэта, акадэміка Акадэміі навук Беларусі, заслужанага дзеяча навукі і тэхнікі Беларусі

80 гадоў з дня нараджэння Карзянковай Аляўціны Аляксандраўны (1935 - 2002), беларускай артысткі балета, педагога, народнай артысткі Беларусі

- 26** 75 гадоў з дня нараджэння (1940) Касцюка Міхаіла Паўлавіча, беларускага гісторыка, акадэміка Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі

- 29** 115 гадоў з дня нараджэння Корш-Сабліна (сапр. Саблін) Уладзіміра Уладзіміравіча (1900 - 1974), беларускага кінарэжысёра, народнага артыста Беларусі, народнага артыста СССР

110 гадоў з дня нараджэння Грынבלата Майсея Якаўлевіча (1905 - 1983), беларускага этнографа, фалькларыста, гісторыка

- 30** 75 гадоў з дня нараджэння (1940) Марачкіна Аляксея Антоновіча, беларускага жывапісца, педагога

- 75** гадоў з часу заснавання (1940) у Мінску рэспубліканскай навуковай медыцынскай бібліятэкі Міністэрства аховы здароўя Беларусі

- 55** гадоў з часу заснавання (1960) у Мінску Беларускай рэспубліканскай навуковай сельскагаспадарчай бібліятэкі (з 1970 г. імя І.С.Лупіновіча) Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі

КРАСАВІК

- 1** 75 гадоў з дня нараджэння (1940) Басалыгі Уладзіміра Самойлавіча, беларускага графіка

- 2** Дзень яднання народаў Беларусі і Расіі

- 5** Вялікдзень (па календары каталіцкай канфесіі)

- 6** 105 гадоў з дня нараджэння (1910) Кіта Барыса Уладзіміравіча, вучонага ў галіне астранаўтыкі, асветніка, педагога, удзельніка нацыянальна-

вызваленчага руху ў Заходняй Беларусі

60 гадоў назад(1955)створанагазета Беларускага таварыства па культурных сувязях з суайчыннікамі за мяжой "Голас Радзімы" (да студзеня 1960 г. выходзіла пад назвай "За вяртанне на Радзіму", цяпер выходзіць як дадатак да газеты "Советская Белоруссия")

- 10** 115 гадоў з дня нараджэння Гарэцкага Гаўрылы Іванавіча (1900 - 1988), беларускага геолога, географа, эканаміста, грамадскага дзеяча, акадэміка Акадэміі навук Беларусі, заслужанага дзеяча навукі Беларусі
- 12** Вялікдзень (па календары праваслаўнай канфесіі)
- 125 гадоў з дня нараджэння Нёманскага Янкі (сапр. Пятровіч Іван Андрэевіч) (1890 - 1937), беларускага пісьменніка, грамадскага дзеяча, акадэміка Акадэміі навук Беларусі
- 14** 135 гадоў з дня нараджэння Дылы Язэпа (Восіпа Лявонавіча) (1880 - 1973), беларускага пісьменніка і грамадскага дзеяча
- 130 гадоў з дня нараджэння Рак-Міхайлоўскага Сымона Аляксандравіча (1885 - 1938), дзеяча нацыянальна-вызваленчага руху ў Заходняй Беларусі
- 95 гадоў з дня нараджэння Карпюка Аляксея Нічыпаравіча (1920 - 1992), беларускага пісьменніка, заслужанага работніка культуры Беларусі
- 15** 85 гадоў з дня нараджэння Платонава Расціслава Пятровіча (1930 - 2001), беларускага гісторыка, доктара гістарычных навук, прафесара
- 16** 80 гадоў з дня нараджэння (1935) Клышкі Анатоля Канстанцінавіча, беларускага пісьменніка, крытыка, перакладчыка, педагога
- 17** 75 гадоў з дня нараджэння Рубінчыка Валерыя Давыдавіча (1940 - 2011), беларускаакінарэжысёра, педагога, заслужанагадзеячамастацтваў Беларусі
- 18** 75 гадоў з дня нараджэння (1940) Ханка Эдуарда Сямёнавіча, беларускага кампазітара, заслужанага дзеяча мастацтваў Беларусі, народнага артыста Беларусі
- 21** Радаўніца
- 22** 105 гадоў з дня нараджэння Волчака Віктара Мацвеевіча (1910 - 1985), архітэктара і педагога, заслужанага архітэктара Беларусі
- 23** 75 гадоў з дня нараджэння (1940) Казько Віктара Апанасавіча, беларускага пісьменніка

- 26** Дзень Чарнобыльскай трагедыі
- 27** 85 гадоў з дня нараджэння (1930) Данцыга Мая Вольфавіча, беларускага жывапісца, заслужанага дзеяча мастацтваў Беларусі
- 70 гадоў назад (1945) Беларусь увайшла ў склад членаў - заснавальнікаў Арганізацыі Аб'яднаных Нацый
- 29** 50 гадоў з часу ўводу (1965) беларускай нафты ў міжнародны нафтаправод "Дружба"

- 85** гадоў з часу заснавання (1930) у Мінску Рэспубліканскага навукова-практычнага цэнтра траўматалогіі і артапедыі (да 1944 г. існаваў як Дзяржаўны інстытут фізіятрыі, артапедыі і неўралогіі, з 1944 г. Беларускі дзяржаўны навукова-даследчы інстытут траўматалогіі і артапедыі, з 1945 г. Мінскі навукова-даследчы інстытут артапедыі і аднаўленчай хірургіі, з 1956 г. навукова-даследчы інстытут траўматалогіі і артапедыі, з 1999 г. Беларускі навукова-даследчы інстытут траўматалогіі і артапедыі", з 2007 г. сучасная назва)

МАЙ

1 Свята працы

430 гадоў з дня нараджэння Соф'і Слуцкай (1585 - 1612), рэлігійнага дзеяча, беларускай праваслаўнай святой

140 гадоў з дня нараджэння Ціхава Гаўрылы Адрыянавіча (1875 - 1960), астранома, ганаровага акадэміка Акадэміі навук Беларусі, члена-карэспандэнта Акадэміі навук СССР, акадэміка Акадэміі навук Казахстана

120 гадоў назад (1895) у Мінску адбылося першае святкаванне рабочымі 1 Мая

85 гадоў з дня нараджэння Петрашкевіча Алеся (Аляксандра Лявонцьевіча) (1930 - 2012), беларускага драматурга, пісьменніка, заслужанага работніка культуры Беларусі

85 гадоў з пачатку будаўніцтва (1930) у Крычаве цэментнага завода (пабудаваны ў 1933 г., з 1957 г. Крычаўскі цэментна-шыферны камбінат, з 1980 г. вытворчае аб'яднанне "Крычаўцэментнашыфер")

- 5** 15 гадоў назад (2000) у Брэсце адкрыты помнік першаму Герою Беларусі - лётчыку Карвату Уладзіміру Мікалаевічу

- 6** 110 гадоў з дня нараджэння Гаўрука Юркі (Юрыя Паўлавіча) (1905 - 1979),

беларускага паэта, перакладчыка

95 гадоў з дня нараджэння Логінава Анатоля Канстанцінавіча (1920 - 2007), беларускага і рускага акцёра, заслужанага артыста Літвы, народнага артыста Беларусі

75 гадоў з дня нараджэння (1940) Ліпскага Уладзіміра Сцяпанавіча, беларускага пісьменніка, публіцыста

- 8** 70 гадоў з дня нараджэння (1945) Місевіча Уладзіслава Людвігавіча, беларускага эстраднага музыканта, заслужанага артыста Беларусі
50 гадоў з часу выхаду (1965) Указа Прэзідыума Вярхоўнага Савета СССР аб прысваенні Брэсцкай крэпасці звання "Крэпасць-герой" з уручэннем ордэна Леніна і медаля "Залатая зорка" (уручаны 2 лістапада 1965 г.)
- 9** Дзень Перамогі
- 10** Дзень Дзяржаўнага герба Рэспублікі Беларусь і Дзяржаўнага сцяга Рэспублікі Беларусь
- 13** 110 гадоў з дня нараджэння Станюты Стэфаніі Міхайлаўны (1905 - 2000), беларускай актрысы, народнай артысткі Беларусі, народнай артысткі СССР
- 15** 170 гадоў з дня нараджэння Чэрскага Івана Дзяменцьевіча (Яна Дамінікавіча), (1845 - 1892), удзельніка паўстання 1863 - 1864 гг, геолага, географа, даследчыка Сібіры
- 16** 85 гадоў з дня нараджэння (1930) Чарнабаева Віктара Максімавіча, беларускага спевака, народнага артыста Беларусі
- 17** 170 гадоў з дня нараджэння Нікіфароўскага Мікалая Якаўлевіча (1845 - 1910), беларускага этнографа, фалькларыста
- 115 гадоў з дня нараджэння Наталевіча Нічышара Якаўлевіча (1900 - 1964), дзяржаўнага дзеяча Беларусі
- 22** 115 гадоў з дня нараджэння Каспяровіча Мікалая Іванавіча (1900 - 1937), беларускага крэатыва, лексікографа, мастацтвазнаўца і літаратуразнаўца
- 24 26** 90 гадоў з дня нараджэння Казловай Вольгі Васілеўны (1925 - 2009), беларускага літаратуразнаўца, заслужанага работніка вышэйшай школы Беларусі
- 105 гадоў з дня нараджэння Рознера Эдзі (Адольфа-Эдуарда) Ігнацьевіча (1910 - 1976), джазавага трубача, кампазітара, аранжыроўшчыка, заслужанага артыста Беларусі
- 27** 115 гадоў з дня нараджэння Жылкі Уладзіміра Адамавіча (1900 - 1933), беларускага паэта, перакладчыка, крытыка

75 гадоў з дня нараджэння (1940) Раеўскай Тамары Рыгораўны, беларускай эстраднай спявачкі, заслужанай артысткі Беларусі

- 28** 110 гадоў назад (1905) у газеце "Северо-Западный край" адбылося першае выступленне Я.Купалы ў друку - упершыню надрукаваны верш "Мужык"
- 29** 45 гадоў назад (1970) у г.п. Бялынічы Магілёўскай вобласці адкрыты Бялыніцкі мастацкі музей імя В.К.Бялыніцкага-Бірулі
- 30** 105 гадоў з дня нараджэння Труса Анатоля Міхайлавіча (1910 - 1989), беларускага акцёра, народнага артыста Беларусі

ЧЭРВЕНЬ

- 1** 70 гадоў з дня нараджэння Кузьміча Аляксея Васілевіча (1945 - 2013), беларускага жывапісца
- 50 гадоў з часу пуску (1965) 1 -й чаргі Лідскага лакафарбавага завода (з 1992 г. арэнднае прадпрыемства вытворчага аб'яднання "Лакафарба", з 1994 г. адкрытае акцыянернае таварыства "Лакафарба" г. Ліда)
- 3** 100 гадоў з дня нараджэння Гугеля Адольфа Самойлавіча (1915 - 1999), беларускага мастака, залужанага дзеяча мастацтваў Беларусі
- 80 гадоў з дня нараджэння (1935) Зуёнка Васіля Васілевіча, беларускага паэта, перакладчыка, літаратуразнаўца, крытыка
- 4** 205 гадоў назад (1810) выйшаў Указ Аляксандра I аб будаўніцтве Бабруйскай крэпасці
- 5** 90 гадоў з дня нараджэння (1925) Герасімовіч Эльвіры Пятроўны, беларускага мастацтвазнаўца, заслужанага дзеяча мастацтваў Беларусі
- 8** 120 гадоў з дня нараджэння Дварчаніна Ігната Сымонавіча (1895 - 1937), беларускага літаратуразнаўца, паэта, грамадскага дзеяча
- 9** 55 гадоў з часу стварэння (1960) Цэнтральнага дзяржаўнага архіва літаратуры і мастацтва БССР (з 1976 г. Цэнтральны дзяржаўны архіў-музей літаратуры і мастацтва БССР, с 1993 г. Беларускі дзяржаўны архіў-музей літаратуры і мастацтва)
- 12** 160 гадоў з дня нараджэння Грацыянава Пятра Аляксеевіча (1855 - 1918), беларускага вучонага ў галіне санітарыі, першага санітарнага ўрача Мінска
- 14** 115 гадоў з дня нараджэння Забэйды-Суміцкага (сапр. Забэйда) Міхаіла Іванавіча (1900 - 1981), беларускага спевака

- 16** 120 гадоў з дня нараджэння Рагавога Паўла Пракопавіча (1895 - 1985), глебазнаўца, акадэміка Акадэміі навук Беларусі, заслужанага дзеяча навукі Беларусі
- 17** 125 гадоў з часу адкрыцця (1890) Мінскага гарадскога тэатра (з 1920 г. у яго памяшканні працуе Нацыянальны акадэмічны тэатр імя Я.Купалы)
- 19** 50 гадоў назад (1965) выйшла пастанова ЦК КПБ і Савета Міністраў БССР "Аб стварэнні Беларускага добраахвотнага таварыства аховы помнікаў гісторыі і культуры"
- 21** 80 гадоў з дня нараджэння (1935) Багуслаўскай Нінэль Захараўны, беларускай эстраднай спявачкі, заслужанай артысткі Беларусі
- 22** Дзень усенароднай памяці ахвяр Вялікай Айчыннай вайны
- 24** 115 гадоў з дня нараджэння Чорнага Кузьмы (сапр. Раманоўскі Мікалай Карлавіч) (1900 - 1944), беларускага пісьменніка, драматурга, публіцыста
- 25** 115 гадоў з дня нараджэння Целеша Мікалая Яфімавіча (1900 - 1976), беларускага пісьменніка, публіцыста, перакладчыка
- 110 гадоў з дня нараджэння Броўкі Петруся (Пятра Усцінавіча) (1905 - 1980), беларускага паэта, празаіка, грамадскага дзеяча, заслужанага дзеяча навукі Беларусі, народнага паэта Беларусі
- 75 гадоў з дня нараджэння (1940) Стральчэні Віктара Аляксандравіча, беларускага спевака, заслужанага артыста Беларусі
- 26** 80 гадоў з дня нараджэння (1935) Маленчанка Рымы Фёдаравы, беларускай актрысы, педагога, заслужанай артысткі Беларусі
- 27** 90 гадоў з дня нараджэння (1925) Арабей Лідзіі Львоўны, беларускай пісьменніцы, літаратуразнаўца
- 28** 110 гадоў з дня нараджэння Галаўчынера Віктара Якаўлевіча (1905 - 1961), беларускага драматурга, рэжысёра, народнага артыста Беларусі
- 30** 115 гадоў з дня нараджэння Гаўрылава Пятра Міхайлавіча (1900 - 1979), аднаго з кіраўнікоў абароны Брэсцкай крэпасці ў гады Вялікай Айчыннай вайны, Героя Савецкага Саюза
- 100 гадоў з дня нараджэння Яшчарыцына Пятра Іванавіча (1915 - 2005), вучонага ў галіне тэхналогіі машынабудавання, акадэміка Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі, заслужанага дзеяча навукі і тэхнікі Беларусі

- 1 90 гадоў з дня нараджэння Шыльнікоўскай Васілісы Паўлаўны (1925 - 1991), заслужанага архітэктара Беларусі
- 2 95 гадоў з дня нараджэння Лісіцына Міхаіла Аркадзьевіча (Майсея Айзікавіча) (1920 - 2004), беларускага музыканта, дырыжора, педагога, заслужанага работніка культуры Беларусі
- 3 Дзень Незалежнасці Рэспублікі Беларусь (Дзень Рэспублікі)
- 6 115 гадоў з дня нараджэння Лупіновіча Івана Сцяпанавіча (1900 - 1968), глебазнаўца і аграхіміка, акадэміка Акадэміі навук Беларусі, заслужанага дзеяча навукі Беларусі

110 гадоў з дня нараджэння Глебкі Пятра Фёдаравіча (1905 - 1969), беларускага паэта, перакладчыка, драматурга, вучонага, грамадскага дзеяча
- 7-9 20 гадоў назад (1995) у в. Аўцюкі Калінкавіцкага раёна Гомельскай вобласці праходзіў I Усебеларускі фестываль народнага гумару
- 9 60 гадоў назад(1955)у Мінску адкрылася дзіцячая чыгунка імя К.С.Заслонава
- 10 115 гадоў з дня нараджэння Сергіевіча Пятра Аляксандравіча (1900 - 1984), беларускага жывапісца і графіка

105 гадоў з дня нараджэння Астравумава Сяргея Паўлавіча (1910 - 1991), беларускага акцёра і рэжысёра, заслужанага дзеяча культуры Беларусі

35 гадоў назад (1980) заснаваны Літаратурны музей Петруся Броўкі ў Мінску

35 гадоўзчасузаснавання(1980)хаты-музеяПетрусяБроўкіў в. Пуцілкавічы Ушацкага раёна
- 11 85 гадоў з дня нараджэння Рэя Івана Пятровіча (1930 - 2002), беларускага мастака, заслужанага дзеяча мастацтваў Беларусі
- 14 95 гадоў з дня нараджэння Астапенкі Алеся (Аляксандра Кірылавіча) (1920 - 1970), беларускага паэта, перакладчыка
- 15 115 гадоў з дня нараджэння Дубоўкі Уладзіміра Мікалаевіча (1900 - 1976), беларускага паэта, празаіка, перакладчыка, крытыка
- 17 60 гадоў з дня нараджэння (1955) Бандарэнкі Андрэя Васілевіча, беларускага кампазітара, лаўрэата Дзяржаўнай прэміі Рэспублікі Беларусь
- 20 135 гадоў з дня нараджэння Леўчыка Гальяша (сапр. Ляўковіч Ілья Міхайлавіч) (1880 - 1944), беларускага пісьменніка, перакладчыка

- 22 120 гадоў з дня нараджэння Сухого Паўла Восіпавіча (1895 - 1975), савецкага авіяканструктара, двойчы Героя Сацыялістычнай Працы, ураджэнца г. Глыбокае Віцебскай вобласці
- 23 95 гадоў з дня нараджэння Карнеевай Ніны Аляксееўны (1920 - 2007), беларускай актрысы, народнай артысткі Беларусі
- 25 175 гадоў з дня нараджэння Крачкоўскага Юльяна Фаміча (1840 - 1903), беларускага фалькларыста, этнографа, гісторыка, педагога
- 27 25 гадоў назад (1990) Вярхоўны Савет Беларусі прыняў Дэкларацыю аб дзяржаўным суверэнітэце Беларускай ССР
- 28 105 гадоў з дня нараджэння Стэльмаха Уладзіміра Мацвеевіча (1910 - 1974), беларускага тэатральнага дзеяча, пісьменніка, заслужанага дзеяча мастацтваў Беларусі
- 70 гадоў з дня нараджэння (1945) Белацаркоўскага Рыгора Якаўлевіча, беларускага акцёра, народнага артыста Беларусі
- 29 50 гадоў назад (1965) у Мінску адкрыты планетарый

ЖНІВЕНЬ

- 1 105 гадоў з дня нараджэння Хацкевіча Сцяпана Фёдаравіча (1910 - 1979), беларускага акцёра, заслужанага артыста Беларусі
- 4 70 гадоў назад (1945) выйшла пастанова Савета народных камісараў БССР і ЦК КП(б)Б аб адкрыцці ў Мінску Літаратурнага музея Янкі Купалы (адкрыты для наведвання 20 верасня 1945 г.)
- 70 гадоў з часу заснавання (1945) філіяла Літаратурнага музея Янкі Купалы ў Вязынцы
- 70 гадоў з часу заснавання (1945) філіяла Літаратурнага музея Янкі Купалы ў Ляўках
- 6 175 гадоў з дня нараджэння Абуховіча Альгерда Рышардавіча (літ. псеўд. Граф Бандзінэлі) (1840 - 1898), беларускага пісьменніка, аднаго з пачынальнікаў жанру байкі ў беларускай літаратуры
- 7 105 гадоў з дня нараджэння Цітовіча Генадзя Іванавіча (1910 - 1986), дзеяча харавога мастацтва, дырыжора, народнага артыста Беларусі, народнага артыста СССР
- 9 105 гадоў з дня нараджэння Геніюш Ларысы Антонаўны (1910 - 1983), беларускай паэтэсы

- 10** 95 гадоў з пачатку дзейнасці (1920) у Мінску тэатральнай трупы У.І.Галубка (з 1926 г. Беларускі дзяржаўны вандроўны тэатр, з 1932 г. Беларускі трэці дзяржаўны тэатр, існаваў да 1938 г.)
- 85 гадоў з часу адкрыцця (1930) у Мінску I Усебеларускай сельскагаспадарчай і прамысловай выставы
- 14** 630 гадоў назад (1385) падпісана Крэўская унія - дагавор аб саюзе Вялікага княства Літоўскага і Польскага каралеўства
- 90 гадоў з дня нараджэння Пратасені Віктара Сазонтавіча (1925 - 2001), беларускага жывапісца, заслужанага дзеяча мастацтваў Беларусі
- 15** 175 гадоў з часу адкрыцця (1840) Горы-Горацкай земляробчай школы (з 1848 г. Горы-Горацкі земляробчы інстытут, з 1925 г. Беларуская сельскагаспадарчая акадэмія)
- 16** 95 гадоў з дня нараджэння Бяды Леаніда Ігнатавіча (1920 - 1976), удзельніка вызвалення Беларусі ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў, двойчы Героя Савецкага Саюза
- 80 гадоў з дня нараджэння Падлужнага Аляксандра Іосіфавіча (1935 - 2005), беларускага мовазнаўца, акадэміка Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі
- 19** 105 гадоў з дня нараджэння Жаўрука Алеся (сапр. Сінічкін Аляксандр Дзмітрыевіч) (1910 - 1942), беларускага паэта
- 80 гадоў з дня нараджэння Кірычэнкі Віктара Лук'янавіча (1935 - 1974), беларускага спевака, заслужанага артыста Беларусі
- 21** 90 гадоў з дня нараджэння (1925) Сідарэнкі Георгія Іванавіча, вучонага ў галіне кардыялогіі, акадэміка Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі, заслужанага дзеяча навукі Беларусі, заслужанага вынаходца Беларусі
- 25** 105 гадоў з дня нараджэння Корбана Уладзіміра Іванавіча (1910 - 1971), беларускага сатырыка, байкапісца, заслужанага дзеяча культуры Беларусі
- 29** 90 гадоў з дня нараджэння Рыжковай Ганны Паўлаўны (1925 - 1993), беларускай артысткі эстрады, заслужанай артысткі Беларусі
- 31** 100 гадоў з дня нараджэння Казекі Янкі (Івана Дарафеевіча) (1915 - 2000), беларускага крытыка і літаратуразнаўца, заслужанага работніка культуры Беларусі

- 1** 115 гадоў з дня нараджэння Баранавых Сымона (сапр. Баранаў Сымон Якаўлевіч) (1900 - 1942), беларускага пісьменніка
- 105 гадоў з дня нараджэння Раеўскага Андрэя Пятровіча (1910 - 1993), рускага і беларускага рэжысёра і акцёра, заслужанага артыста Беларусі
- 100 гадоў назад (1915) у мястэчку Баруны Ашмянскага павета (цяпер в. Баруны Ашмянскага раёна Гродзенскай вобласці) створана настаўніцкая семінарыя (існавала да 1933 г.)
- 50 гадоў з часу заснавання (1965) у Мінску Рэспубліканскай навукова-педагагічнай бібліятэкі (цяпер Навукова-педагагічная бібліятэка ўстановы "Галоўны інфармацыйна-аналітычны цэнтр Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь")
- 3** 100 гадоў з дня нараджэння Райскага Барыса Іпалітавіча (1915 - 1993), беларускага дырыжора, заслужанага артыста Беларусі
- 85 гадоў з дня нараджэння Ткачова Паўла Іванавіча (1930 - 1998), беларускага пісьменніка, літаратуразнаўца, заслужанага работніка вышэйшай школы Беларусі
- 6** Дзень беларускай пісьменнасці
- 7** 25 гадоў назад (1990) створаны Полацкі музей беларускага кнігадрукавання
- 11** 160 гадоў з дня нараджэння Раманава Еўдакіма Раманавіча (1855 - 1922), беларускага этнографа, фалькларыста, археолага і мовазнаўца
- 115 гадоў з дня нараджэння Русіянава Івана Мікітавіча (1900 - 1984), удзельніка баёў у Беларусі ў Вялікую Айчынную вайну, Героя Савецкага Саюза
- 14** 95 гадоў з часу адкрыцця (1920) у Мінску Беларускага дзяржаўнага тэатра (з 1926 г. Першы беларускі дзяржаўны тэатр, з 1944 г. імя Я.Купалы, з 1955 г. акадэмічны, з 1993 г. Нацыянальны акадэмічны тэатр імя Я.Купалы)
- 16** 95 гадоў назад (1920) створаны Дом-музей Адама Міцкевіча ў Навагрудку
- 20** 105 гадоў з дня нараджэння Лыкава Аляксея Васілевіча (1910 - 1974), вучонага ў галіне цепла- і масапераносу, акадэміка Акадэміі навук Беларусі, заслужанага дзеяча навукі і тэхнікі Расіі
- 21** 110 гадоў з дня нараджэння Чуніхіна Сяргея Антонавіча (1905 - 1985), матэматыка, акадэміка Акадэміі навук Беларусі, заслужанага дзеяча навукі Беларусі

100 гадоў з дня нараджэння Папова Іосіфа Сцяпанавіча (1915 - 1984), беларускага рэжысёра, педагога, народнага артыста Беларусі

95 гадоў з дня нараджэння Мусінскага Сяргея Сцяпанавіча (1920 - 2008), заслужанага архітэктара Беларусі

90 гадоў з дня нараджэння Романа Алега Уладзіслававіча (1925 - 2013), вучонага ў галіне парашковай металургіі, акадэміка Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі, заслужанага дзеяча навукі і тэхнікі Беларусі

25 120 гадоў з дня нараджэння Лявіцкай (па мужу Лёсік) Ванды Антонаўны (1895 - 1968), беларускай пісьменніцы

29 135 гадоў з дня нараджэння Сахарава Сяргея Пятровіча (1880 - 1954), беларускага фалькларыста, этнографа, педагога

60 гадоў з дня нараджэння (1955) Давыдзкі Генадзя Браніслававіча, беларускага акцёра, рэжысёра, тэлеведучага, заслужанага артыста Беларусі

КАСТРЫЧНІК

1 85 гадоў з часу стварэння (1930) Беларускай студыі оперы і балета (створана на базе спецыяльнага вышэйшага опернага класа Беларускага дзяржаўнага тэхнікума, у маі 1933 г. рэарганізавана ў Дзяржаўны тэатр оперы і балета БССР)

2 25 гадоў з пачатку выдання (1990) "Народнай газеты"

4 75 гадоў з дня нараджэння (1940) Алая Анатоля Іванавіча, беларускага рэжысёра, апэратара, сцэнарыста дакументальнага кіно, заслужанага дзеяча мастацтваў Беларусі

6 Дзень архівіста

7 250 гадоў з дня нараджэння Агінскага Міхала Клеафаса (1765 - 1833), кампазітара, дыпламата, дзяржаўнага дзеяча

110 гадоў з дня нараджэння Смольскага Мікалая Уладзіслававіча (1905 - 1976), батаніка, акадэміка Акадэміі навук Беларусі, заслужанага дзеяча навукі Беларусі

10 90 гадоў з дня нараджэння Арцёменка Кацярыны Гаўрылаўны (1925 - 1998), майстра пляцення мастацкіх вырабаў з саломы, заснавальніка саломпляцення, заслужанага работніка культуры Беларусі

75 гадоў з дня нараджэння Тарасава Канстанціна Іванавіча (1940 - 2010), беларускага пісьменніка, публіцыста

- 14** 75 гадоў з дня нараджэння Іванова Леаніда Леанідавіча (1940 - 2009), беларускага дырыжора, заслужанага дзеяча мастацтваў Беларусі, народнага артыста Беларусі
- 15** 110 гадоў з дня нараджэння Чабатарова Рамана Сямёнавіча (1905 - 1981), беларускага вучонага ў галіне паразіталогіі, акадэміка Акадэміі навук Беларусі
- 16** 105 гадоў з дня нараджэння Падкавырава Пятра Пятровіча (1910 - 1977), беларускага кампазітара, заслужанага дзеяча мастацтваў Беларусі
- 80 гадоў з дня нараджэння (1935) Заборава Барыса Абрамавіча, беларускага жывапісца, графіка
- 75 гадоў з дня нараджэння (1940) Шатэрніка Аляксандра Сяргеевіча, беларускага скульптара, жывапісца
- 60 гадоў з часу адкрыцця (1955) у Ашмянах раённага краязнаўчага музея імя Ф.Багушэвіча
- 17** 115 гадоў з дня нараджэння Гембіцкага Ібрагіма Рафаілавіча (1900 - 1974), беларускага графіка
- 19** 125 гадоў з дня нараджэння Палуяна Сяргея Епіфанавіча (1890 - 1910), беларускага пісьменніка, публіцыста, аднаго з пачынальнікаў беларускай прафесійнай літаратурнай крытыкі
- 20** 130 гадоў з дня нараджэння Бурбіса Аляксандра Лаўрэнавіча (1885 - 1922), дзеяча беларускага нацыянальна-вызваленчага руху першай чвэрці XX ст.
- 26** 205 гадоў з дня нараджэння Дмахоўскага Генрыка Міхайлавіча (1810 - 1863), беларускага скульптара, аднаго з кіраўнікоў рэвалюцыйнага руху ў Беларусі і Польшчы
- 27** 140 гадоў з дня нараджэння Клейнбарта Льва Максімавіча (1875 - 1950), крытыка, публіцыста, даследчыка беларускай літаратуры
- 30** 110 гадоў з дня нараджэння Бембеля Андрэя Ануфрыевіча (1905 - 1986), беларускага скульптара, народнага мастака Беларусі
- 31** 85 гадоў назад (1930) у Гомелі адкрыты аграпедагагічны інстытут (з 1933 г. педагагічны інстытут, з 1938 г. імя Чкалава, з 1969 г. Гомельскі дзяржаўны ўніверсітэт, з 1988 г. імя Ф.Скарыны)
- 85 гадоў з дня нараджэння (1930) Гумілеўскага Льва Мікалаевіча, беларускага скульптара, заслужанага дзеяча мастацтваў Беларусі, народнага мастака Беларусі

55 гадоў з часу адкрыцця (1960) Навукова-даследчага інстытута анкалогіі і медыцынскай радыялогіі Міністэрства аховы здароўя Беларусі (з 1965 г. у пас. Лясны Мінскага раёна, цяпер дзяржаўная ўстанова "Рэспубліканскі навукова-практычны цэнтр анкалогіі і медыцынскай радыялогіі імя М.М.Аляксандрава")

55 гадоў назад (1960) адбыўся пуск газаправода "Дашава - Мінск"

ЛІСТАПАД

- 1 120 гадоў з дня нараджэння Крыловіча Уладзіміра Мікалаевіча (1895 - 1937), беларускага акцёра, заслужанага артыста Беларусі

35 гадоў назад (1980) адкрыты Гродзенскі абласны тэатр лялек
- 2 Дзень памяці
- 3 125 гадоў з дня нараджэння Бонч-Асмалоўскага Глеба Анатольевіча (1890 - 1943), беларускага антраполога і археолага
- 6 215 гадоў з дня нараджэння Ходзькі Леанарда (1800 - 1871), беларускага гісторыка, публіцыста, бібліёграфа, выдаўца

70 гадоў назад (1945) прынята пастанова СНК СССР аб будаўніцтве Мінскага мотавелазавода (цяпер адкрытае акцыянернае таварыства "Матавела")
- 7 Дзень Кастрычніцкай рэвалюцыі

105 гадоў з дня нараджэння Скарапанова Сцяпана Гардзеевіча (1910 - 1999), вучонага ў галіне агульнага земляробства, меліярацыі, акадэміка Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі, заслужанага дзеяча навукі Беларусі

85 гадоў з дня нараджэння (1930) Царанковай Людмілы Пятроўны, беларускай спявачкі, заслужанай артысткі Беларусі

85 гадоў назад (1930) уведзена ў дзеянне Магілёўская фабрыка штучнага валакна (з 1945 г. завод штучнага валакна імя В.Куйбышава, з 1975 г. у Магілёўскім вытворчым аб'яднанні "Хімвалакно", цяпер адкрытае акцыянернае таварыства "Магілёўхімвалакно")

75 гадоў назад (1940) у Мінску ўступіў у лік дзеючых хлебазавод "Аўтамат", буйнейшы ў Беларусі
- 7-8 85 гадоў назад (1930) уведзена ў эксплуатацыю Асінаўская ДРЭС каля в. Арэхі (цяпер г.п. Арэхаўск Аршанскага раёна Віцебскай вобласці) (з 1931 г. Беларуская ДРЭС)

- 8** 100 гадоў з дня нараджэння Супруненкі Дзмітрыя Аляксеевіча (1915 - 1990), матэматыка, акадэміка Акадэміі навук Беларусі, заслужанага дзеяча навукі Беларусі
- 85 гадоў назад (1930) уведзена ў эксплуатацыю Віцебская швейная фабрыка "Сцяг індустрыялізацыі"(цяперадкрытаеакцыянернае таварыства "Сцяг індустрыялізацыі")
- 12** 95 гадоў з дня нараджэння Макаёнка Андрэя Ягоравіча (1920 - 1982), беларускага драматурга, народнага пісьменніка Беларусі
- 13** 85гадоў здня нараджэння(1930) Крыкавай ВалянціныІванаўны, беларускай артысткі балета, педагога, народнай артысткі Беларусі
- 14** 115 гадоў з дня нараджэння Чарнушэвіча Нічыпара Тодаравіча (1900 -1967), беларускага паэта
- 110 гадоў з дня нараджэння Васілька Міхася (сапр. Касцевіч Міхаіл Восіпавіч) (1905 - 1960), беларускага паэта
- 15** 90 гадоў назад (1925) выйшла 1 -я перадача Беларускай шырокавяшчальнай радыёстанцыі
- 16** 110 гадоў з дня нараджэння Скрыгана Яна (Івана Аляксеевіча) (1905 -1992), беларускага пісьменніка, заслужанага работніка культуры Беларусі
- 19** 100 гадоў з дня нараджэння Жучкевіча Вадзіма Андрэевіча (1915 - 1985), беларускага географа, заслужанага работніка вышэйшай школы Беларусі
- 85 гадоў з дня нараджэння Салаухіна Рэма Іванавіча (1930 - 1988), вучонага ў галіне фізікі і газадынамікі, акадэміка Акадэміі навук Беларусі
- 20** 80 гадоў з дня нараджэння (1935) Апіёка Міхаіла Афанасьевіча, беларускага жывапісца, графіка, сцэнографа, заслужанага дзеяча мастацтваў Беларусі
- 21** 115 гадоў з дня нараджэння Дзянісава Міхаіла Іванавіча (1900 - 1971), беларускага спевака, народнага артыста Беларусі
- 105 гадоў з дня нараджэння Судніка Міхаіла Раманавіча (1910 - 1995), беларускага мовазнаўца, заслужанага дзеяча навукі Беларусі
- 23** 115 гадоў з дня нараджэння Ярмолінай Ларысы Аляксандраўны (1900 - 1984), беларускай актрысы, тэатральнага дзеяча, заслужанага дзеяча мастацтваў Беларусі
- 95 гадоў з дня нараджэння Тусналобавай - Марчанка Зінаіды Міхайлаўны (1920 - 1980), Героя Савецкага Саюза

- 24** 110 гадоў з дня нараджэння Любімава Льва Уладзіміравіча (1905 - 1977), беларускага і рускага дырыжора, народнага артыста Беларусі
- 25** 35 гадоў з часу адкрыцця (1980) на Буйніцкім полі пад Магілёвым мемарыяльнага знака ў гонар К.М.Сіманавы
- 26** 90 гадоў з дня нараджэння Семянякі Юрыя Уладзіміравіча (1925 - 1990), беларускага кампазітара, заслужанага дзеяча мастацтва Беларусі, народнага артыста Беларусі
- 85 гадоў з дня нараджэння Караткевіча Уладзіміра Сямёнавіча (1930 - 1984), беларускага пісьменніка, драматурга, публіцыста, перакладчыка, кінасцэнарыста
- 27** 115 гадоў з дня нараджэння Пукста Рыгора Канстанцінавіча (1900 - 1960), беларускага кампазітара, заслужанага дзеяча мастацтваў Беларусі

- 95** гадоў з часу адкрыцця (1920) у Мінску Беларускага аддзялення Дзяржаўнага выдавецтва Беларусі (з 1963 г. выдавецтва "Беларусь", цяпер рэспубліканскае ўнітарнае прадпрыемства "Выдавецтва "Беларусь")

СНЕЖАНЬ

- 1** 95 гадоў з часу стварэння (1920) пры Віленскім універсітэце Беларускага студэнцкага саюза (існаваў да 1939 г.)
- 80 гадоў з дня нараджэння Марозавой Валянціны Васілеўны (1935 - 1990), беларускай спявачкі, заслужанай артысткі Беларусі
- 55 гадоў назад (1960) уведзены ў эксплуатацыю Віцебскі тэлевізійны цэнтр
- 4** 75 гадоў з дня нараджэння (1940) Кудзелі Леаніда Лаўрэнцьевіча, беларускага спевака, педагога, заслужанага артыста Беларусі
- 45 гадоў з часу выхаду (1970) Указа Прэзідыума Вярхоўнага Савета СССР аб узнагароджанні Гомеля ордэнам Працоўнага Чырвонага Сцяга
- 6** 215 гадоў з дня нараджэння Ходзькі Іосіфа Іванавіча (1800 - 1881), беларускага падарожніка, географіста, ваеннага тапографіста
- 90 гадоў назад (1925) адкрылася I Усебеларуская мастацкая выстава
- 8** 80 гадоў з дня нараджэння (1935) Скобелева Эдуарда Марцінавіча, беларускага пісьменніка, заслужанага дзеяча культуры Беларусі
- 10** 145 гадоў з дня нараджэння Рушчыца Фердынанда Эдуардавіча (1870 -

- 1936), беларускага жывапісца, графіка, тэатральнага дэкаратара, педагога
- 13** 90 гадоў з дня нараджэння Кудрашовай Клаўдзіі Кузьмінічы (1925 - 2012), беларускай і рускай спявачкі, народнай артысткі Беларусі, народнай артысткі СССР
- 14** 110 гадоў з дня нараджэння Дарожкіна Мікалая Апанасавіча (1905 - 1993), міколага і фітапатолога, акадэміка Акадэміі навук Беларусі, заслужанага дзеяча навукі Беларусі
- 105 гадоў з дня нараджэння Юркевіча Сяргея Пятровіча (1910 - 1985), рускага і беларускага акцёра, заслужанага артыста Беларусі
- 15** 440 гадоў з часу абрання (1575) Стэфана Баторыя каралём Польскім і вялікім князем Літоўскім
- 165 гадоў з дня нараджэння Судзілоўскага Мікалая Канстанцінавіча (1850 - 1930), рэвалюцыянера-народніка, дзеяча міжнароднага рэвалюцыйнага руху, вучонага, ураджэнца Магілёва
- 16** 110 гадоў з дня нараджэння Сярдобава Мікалая Мікалаевіча (1905 - 1990), беларускага спевака, педагога, народнага артыста Беларусі
- 18** 50 гадоў назад (1965) у Мінску ўступіў у лік дзеючых малочны завод № 2, буйнейшы ў Беларусі (цяпер адкрытае акцыянернае таварыства "Гармалзавод № 2")
- 19** 80 гадоў з дня нараджэння (1935) Лемцюговай Валянціны Пятроўны, беларускага мовазнаўца
- 20** 175 гадоў з дня нараджэння Альхімовіча Казіміра (1840-1916), беларускага жывапісца і графіка
- 155 гадоў з дня нараджэння Карскага Яўфімія Фёдаравіча (1860 - 1931), філолага, этнографа, аўтара прац па гісторыі беларускай мовы, беларускай і рускай палеаграфіі і фальклору
- 125 гадоў з дня нараджэння Марыкса Аскара Пятровіча (1890 - 1976), беларускага мастака тэатра, графіка, педагога, народнага мастака Беларусі
- 95 гадоў з дня нараджэння Гутковіча Аляксандра Залманавіча (1920 -1989), беларускага рэжысёра тэлебачання, драматурга, заслужанага дзеяча мастацтваў Беларусі
- 21** 125 гадоў з дня нараджэння Аладава Мікалая Ільіча (1890 - 1972), беларускага кампазітара і педагога, народнага артыста Беларусі
- 90 гадоў з дня нараджэння Краўчанка Валянціны Захараўны (1925 - 1984),

беларускай актрысы, заслужанай артысткі Беларусі

- 23** 90 гадоў з дня нараджэння Катаева Віталія Вітальевіча (1925 - 1999), беларускага і рускага дырыжора, заслужанага артыста Беларусі
- 45 гадоў з часу выхаду (1970) Указа Прэзідыума Вярхоўнага Савета СССР аб узнагароджанні Мінскай вобласці другім ордэнам Леніна
- 25** Ражство Хрыстова (каталіцкае)
- 115 гадоў назад (1900) заснавана Мінская абласная бібліятэка імя Пушкіна
- 28** 105 гадоў з дня нараджэння Шацілы Івана Браніслававіча (1910 - 1977), беларускага акцёра, народнага артыста Беларусі
- 30** 25 гадоў назад (1990) уступіла ў лік дзеючых 2-я лінія Мінскага метрапалітэна
- 31** 130 гадоў з дня нараджэння Кедрава - Зіхмана Аскара Карлавіча (1885 - 1964), аграхіміка, акадэміка Акадэміі навук Беларусі, акадэміка Усесаюзнай акадэміі сельскагаспадарчых навук імя Леніна, акадэміка Акадэміі сельскагаспадарчых навук Беларусі
- 90 гадоў з дня нараджэння Равінскай Ніны Антонаўны (1925 - 2006), беларускай артысткі оперы, заслужанай артысткі Беларусі, заслужанай артысткі Расіі
- 80 гадоў з дня нараджэння (1935) Малышавай Клары Мікалаеўны, беларускай артысткі балета, педагога, заслужанай артысткі Расіі, народнай артысткі Беларусі

- 90** гадоў назад (1925) створаны Беларускі саюз саматужна-прамысловых кааператываў (з 1931 г. Беларускі саюз прамысловай кааперацыі)
- 70** гадоў назад (1945) з пачатку выдання "Настаўніцкай газеты"
- 65** гадоў з часу адкрыцця (1950) у Барысаве краязнаўчага музея (з 1988 г. Барысаўскі дзяржаўны аб'яднаны музей)
- 40** гадоў назад (1975) пад Мінскам адкрыўся санаторый "Аксакаўшчына" (з 1986 г. Навукова-даследчы інстытут медыцынскай радыялогіі, цяпер дзяржаўная ўстанова "Рэспубліканская клінічная бальніца медыцынскай рэабілітацыі")